



IP66



1








2A

	MT 1000W 8,25A (GW 84 648 - GW 84 660 GW 84 748 - GW 84 760)		GW 84 627 230V - 50Hz - IP66
			GW 84 628 240V - 50Hz - IP66
			GW 84 629 220V - 60Hz - IP66
			GW 84 638 230V - 50Hz - IP20
	MT/ST 1000W 9,5A/10,3A (GW 84 647 - GW 84 659 GW 84 747 - GW 84 759)		GW 84 611 230V - 50Hz - IP66
			GW 84 616 230V - 50Hz - IP66
			GW 84 637 230V - 50Hz - IP20

2B




MT-1000W





ST-600W
ST-1000W


OK

KO



1000W MT - Philips (HPI-T 1000W E40) P5

	MN 1000W 9,5A (GW 84 649 GW 84 749)		GW 84 637 230V - 50Hz - IP20 GW 84 616 230V - 50Hz - IP66
	MN 2000W 10,3A (GW 84 644 GW 84 744)		GW 84 639 400V - 50Hz - IP20 GW 84 621 400V - 50Hz - IP66



Utilizzare un cavo d'alimentazione conforme alle prescrizioni della norma impianti

استخدم كابل الكهرباء وفقا لمتطلبات معايير التركيبات منخفضة الجهد

Выкарыстоўвайце кабель сілкавання ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандартаў нізкавольтнага абсталявання

Захранващият кабел трябва да съответства на изискванията на стандартите за инсталации с ниско напрежение

Používejte napájecí kabel v souladu s požadavky norem instalace nízkého napětí

Anvend et forsyningskabel der overholder kravene i standarderne for anlæg.

Verwenden Sie ein Netzkabel, das den Vorschriften der Installationsnorm entspricht

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ρεύματος που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου για τις εγκαταστάσεις

Use a supply cable in conformity with the requirements of the low voltage installations standards

Utilizar un cable de alimentación conforme a las prescripciones de las normas en materia de instalaciones

Kasutage madalpingepaigaldiste standardite nõuetele vastavat toitejuhet

Käytä pienjänniteasennusten määräysten mukaista virtakaapelia

Utiliser un câble d'alimentation conforme aux prescriptions de la norme sur les installations

Úsáid cábla soláthair a chloíonn le riachtanais na gcaighdeán suiteála ísealvóltais

Koristite kabel za napajanje u skladu sa zahtjevima standarda za niskonaponske instalacije

Olyan tápkábel használjon, amely megfelel az alacsony feszültségű berendezésekre vonatkozó szabványok követelményeinek.

Төмен кернеулі орнатулар стандарттарының талаптарына сәйкес қуат кабелін пайдаланыңыз

Naudokite pateiktą kabelį laikydamiesi žemos įtampos įrenginių standartų reikalavimų

Izmantojiet elektropadeves kabeli saskaņā ar zemsprieguma kabeļu uzstādīšanas standartu prasībām

Uza kejbil tal-provvista b'konformità mal-standards tar-rekwiżiti tal-installazzjonijiet b'vultaġġ baxx

Gebruik een voedingskabel die voldoet aan de vereisten van de voorschriften voor installaties

Bruk en forsyningsledning som oppfyller kravene til installasjonsstandardene for lavspenning

Używać przewodu zasilania spełniającego wymogi norm instalacji niskonapięciowych

Utilize um cabo de alimentação conforme as prescrições do padrão de instalações

Folositi un cablu de alimentare conform cu dispozitiile standardelor în materie de instalații de joasă tensiune

Используйте провод питания, соответствующий требованиям стандартов к электроустановкам


Použite napájecí kábel vyhovující požiadavkám noriem pre nízkonapäťové inštalácie

Uporabljajte napajalni kabel v skladu z zahtevami standardov za nizkonapetostne napeljave

Använd en matningskabel som uppfyller föreskrifterna i normerna för anläggningen

Düşük gerilim tesisatı standartlarına uygun olan bir besleme kablosu kullanın

使用符合低电压设备标准的电源线



A Interruttore di sic.10A

قاطع الدائرة الكهربائية 10 أمبير
Размыкальник на 10 A
Прекъсвач 10 A
Přerušovač 10 A
Sikkerhedsafbryderkontakt 10A
Leistungsschalter 10A
Ασφαλειοδιακόπτης 10A
Circuitbreaker 10A
Disyuntor 10A
Kaitseüliti 10 A
Virrankatkaisin 10 A
Coupe-circuit 10A
Scoradán Ciorcaid 10A
Prekidač 10 A
Megszakító, 10 A
10 A автоматы ажыраткыш
Grandinės pertraukiklis 10 A
Släggkärta 10A
Salvavita 10A
Veiligheidsschakelaar 10A
Overbelastningsbryter 10A
Włacznik automatyczny 10A
Disjuntor de 10 A
Înterupător de 10A
Предохр. выключатель 10A
Istič 10 A
Odklopnik 10 A
Säkerhetsbrytare 10 A
Devre kesici 10A
10安断路器

B Relè di sicurezza

مرحل الأمان
Рэле бяспекі
Обезопасяващо реле
Pojistné relé
Sikkerhedsrelæ
Sicherheitsrelais
Ρελέ ασφαλείας
Safety relay
Relé de seguridad
Kaitserelle
Turvarele
Relais de sécurité
Athsheachadán sábháilteachta
Sigurnosni relej
Biztonsági relé
Қауіпсіздік пенелі
Saugos relé
Drošības relejs
Rilej tas-sikurezza
Veiligheidsrelais
Sikkerhetsrelé
Przełącznik bezpieczeństwa
Relé de segurança
Releu de siguranță
Предохранительное реле
Bezpečnostné relé
Varnostni rele
Säkerhetsrelä
Emnighet rölesi
安全继电器

C Gruppo alimentare

صندوق مصدر الكهرباء
Блок сілкання
Захранващ източник
Box napáječe
Forsyningsenhed
Speisergruppe
Κουτί τροφοδοτού
Power supply box
Sección de alimentación
Toitekarip
Syöttörasia
Boîte d'alimentation
Bosca soláthair cumhachta
Kutija za napajanje
Tápegység doboza
Қуат беру қорабы
Maitinimo blokas
Elektropadeves kaste
Kaxxa tal-provvista tal-elettriku
Voedingseenheid
Strømforsyningsenhet
Modul zasilania
Grupo alimentador
Caseta de alimentare
Блок питания
Napájacia skriňa
Ohišje napajalnika
Matarnhet
Güç kaynağı kutusu
电源盒

D Proiettore

وحدة الاضواء الكاشفة
Празжктар
Прожектор
Osvětlení
Projektör
Flutlicht
Προβολέας
Floodlight
Projector
Prožektor
Valonheitin
Projecteur
Tuilisolas
Reflektor
Fényvető
Прожектор
Prožektorius
Prožektors
Floodlight
Schijnwerper
Projektör
Projektör iluminacyjny
Projector
Proiectör
Прожектор
Svetlomet
Reflektor
Strålkastare
Projektör
照明灯

* Non in dotazione

غير مودة
Не ўваходзяць у камплект пастайкі
Не е включено в комплектацията на доставката
Není součástí dodávky
Ikke leveret
Nicht mitgeliefert
Δεν παρέχεται
Not supplied
No incluido en el equipo base
Ei sisaldul tarnekomplektis
Ei mukana
Non en dotation
Nil sé seo curtha ar fáil
Nije u opremi
Nem tartozék
Бірге берілмейді
Netekiarima
Nav nodrošināts
Mhux pprovdut
Niet bijgeleverd
Leveres ikke
Nie występuje
Não fornecidos
Nu intră în dotare
Не входить в комплект
Nie je súčasťou dodávky
Ni vključeno
Ingår inte
Tedarik edilmez
未提供

PER MOTIVI DI SICUREZZA È OBBLIGATORIO COLLEGARE IL CIRCUITO DI SICUREZZA. Se i morsetti 3 e 4 vengono collegati come riportato nello schema, l'interruttore di sicurezza interrompe l'alimentazione di rete quando si apre il vano posteriore dell'apparecchio.

لضمان الأمان التام، فإننا نوصي بتوصيل دائرة الأمان. فعند توصيل الطرف 3 و 4 كما هو موضح في المخطط، يقوم مفتاح الأمان بقطع مصدر الكهرباء الرئيسي حينما يتم فتح اللوحة الخلفية بالجهاز.

КАБ ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ УСЕАГУЛЬНУЮ БЯСПЕКУ, МЫ РЭКАМЕНДУЕМ ПАДЛУЧЭННЕ КОНТУРА БЯСПЕКІ. Калі клемы 3 і 4 падлучаюцца адпаведна схеме, абарончы пераключальнік адсякае сілкаванне, калі задняя панэль прыстасавання адкрываецца.

ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗКЛЮЧВАЩА БЛОКИРОВКА. Ако клеми 3 и 4 се свържат, както е показано на електрическата схема, преключвателят на блокировката прекъсва мрежовото захранване, когато задният панел на изделието се отвори.

PRO ZAJIŠTĚNÍ CELKOVÉ BEZPEČNOSTI DOPORUČUJEME PŘIPOJIT BEZPEČNOSTNÍ OKRUH. Jsou-li terminály 3 a 4 připojeny podle diagramu, jistič odpojí hlavní napájení při každém otevření zadního panelu zařízení.

DET ER OBLIGATORISK AT FORBINDE SIKKERHEDSKREDSLØBET AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN. Hvis klemskruerne 3 og 4 forbindes som vist på oversigten, afbryder sikkerhedskontakten netforsyningen, når apparatets bagerste rum åbnes.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN SOLLTE DER SICHERUNGSKREIS ANGESCHLOSSEN WERDEN. Wenn die Klemmen 3 und 4 entsprechend dem Schaltplan angeschlossen werden, unterbricht der Sicherheitsschalter die Stromversorgung aus dem Netz, wenn die Rückseite des Geräts geöffnet wird.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΝΔΕΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αν οι ακροδέκτες 3 και 4 συνδεθούν σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, ο διακόπτης ασφαλείας διακόπτει την τροφοδοσία δικτύου όταν ανοίγει ο πίσω χώρος της συσκευής.

TO ENSURE TOTAL SAFETY, WE RECOMMEND CONNECTING THE SAFETY CIRCUIT. If terminals 3 and 4 are connected as per the diagram, the safety switch will cut off the mains supply whenever the rear panel on the appliance is opened.

POR MOTIVOS DE SEGURIDAD ES ACONSEJABLE CONECTAR EL CIRCUITO DE SEGURIDAD. Si los bornes 3 y 4 se conectan según indica el esquema, el interruptor de seguridad interrumpe la alimentación de red cuando se abre el vano posterior del aparato.

TÄIELIKU OHUTUSE TAGAMISEKS SOOVITAME ÜHENDADA KAITSELÜLITI. Kui klemmid 3 ja 4 on ühendatud skeemi kohaselt, katkestab kaitselülitit toite alati, kui avatakse seadme tagapaneel.

TURVALLISUUSSYISTÄ TURVAPIIRI ON KYTKETTÄVÄ. Kun liittimet 3 ja 4 kytketään kaavion mukaan, turvakatkaisin katkaisee virransyötön verkosta, kun laitteen takakansi avataan.

POUR DES RAISONS DE SECURITE ON CONSEILLE DE RACCORDER LE CIRCUIT DE SECURITE. Si les bornes 3 et 4 sont connectées comme l'indique le schéma, l'interrupteur de sécurité coupe l'alimentation de réseau quand on ouvre le compartiment arrière de l'appareil.

AR MHAITHE LE SÁBHÁILTEACHT IOMLÁN A CHINNITIÚ, MOLAIMID AN CIORCAD SÁBHÁILTEACHTA A CHEANGAL. Má tá teimiríní 3 agus 4 ceangailte i gcomhréir leis an léaráid, múchfaidh an lasc sábháilteachta soláthar an phríomhlíonra cibé uair a osclaítear painéal cuil an fhearais.

IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA PREPORUČAMO SPAJANJE SIGURNOSNOG KRUGA. Ako se spojnice 3 i 4 spoje kao na dijagramu, sigurnosni prekidač prekinut će napajanje čim se otvori stražnja ploča jedinice.

A TELJES BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN JAVASOLT BEKÖTNI A BIZTONSÁGI ÁRAMKÖRT. Amennyiben a 3-as és 4-es terminálokat a diagramnak megfelelő módon csatlakoztatták, a biztonsági kapcsoló elvágja a hálózati áramellátást minden esetben, amikor a készülék hátlapját kinyitják.

ТОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН, ҚАУІПСІЗДІК ТІЗБЕГІН ЖАЛҒАУДЫ ҰСЫНАМЫЗ. Егер 3 және 4 терминалдары схемаға сай жалғанған болса, құрылғының артқы панелі ашық тұрған сайын қауіпсіздік қосқышы негізгі қуат көзін ажыратып тастап отырады.

KAD BŮŤU UŽTIKRINTA VÍSIŠKA SAUGA, REKOMENDUOJAME PRIJUNGTI SAUGOS GRANDINĘ. Jeigu 3 ir 4 kontaktai prijungti pagal schemą, saugos jungiklis išjungia elektros tiekimą, kai tik atidaromas įrenginio galinis skydas.

LAI NODROŠINĀTU PILNĪGU DROŠĪBU, IESAKĀM PIEVIENOT DROŠĪBAS ĶĒDI. Ja termināli Nr. 3 un 4 ir pievienoti, kā norādīts diagrammā, drošības slēdzis atslēgs elektropadevi katru reizi, kad tiks atvērts ierīces aizmugurējais panelis.

Sabiex TIŽGURA SIKUREZZA TOTALI, NIRRAKKOMANDAW LI TQABBAD IČ-ČIRKWIT TAS-SIKUREZZA. Jekk it-terminali 3 u 4 huma mqabbdin skont id-dijagramma, l-iswiċ tas-sikurezza jaqta' l-provvista tal-mejns kull darba li jinfetaħ il-panil ta' wara tal-apparat.

OM VEILIGHEDSREDENEN IS HET VERPLICHT HET VEILIGHEDSCIRCUIT AAN TE SLUITEN. Als de klemmen 3 en 4 worden aangesloten zoals aangegeven in het schema, onderbreekt de veiligheidschakelaar de netvoeding wanneer de achterste ruimte van het apparaat geopend wordt.

AV SIKKERHETSMESSIGE HENSYN ER DET PÅBUDT Å KOBLE TIL SIKKERHETSKRETSEN. Dersom klemmene 3 og 4 koples slik det vises i skjemaet, avbryter sikkerhetsbryteren tilførselen i nettet når boksen bak på apparatet åpnes.

ABY ZAPEWNIĆ CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO ZALECA SIĘ PODŁĄCZENIE OBWODU BEZPIECZEŃSTWA. Jeśli zaciski 3 i 4 są podłączone jak pokazano na schemacie, wyłącznik bezpieczeństwa odcina zasilanie z sieci po otwarciu tylnego panelu urządzenia.

POR MOTIVOS DE SEGURANÇA, É OBRIGATÓRIO LIGAR O CIRCUITO DE SEGURANÇA. Se os terminais 3 e 4 forem ligados conforme indicado no esquema, o disjuntor interrompe a alimentação da rede quando se abre o compartimento traseiro do aparelho.

PENTRU A ASIGURA SIGURANȚA TOTALĂ, VĂ RECOMANDĂM SĂ CONECTAȚI CIRCUITUL DE SIGURANȚĂ. Dacă bornele 3 și 4 sunt conectate conform diagramei, comutatorul de siguranță va întrerupe furnizarea energiei electrice de fiecare dată când este deschis panoul din spate al aparatului.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО ПОДСОЕДИНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ. Если клеммы 3 и 4 соединены, как показано на схеме, предохранительный выключатель отключает сетевое питание при открытии заднего отсека прибора.



NA ZAISTENIE ÚPLNEJ BEZPEČNOSTI ODPORÚČAME PRIPOJIT BEZPEČNOSTNÝ OKRUH. Ak sú svorky 3 a 4 prepojené podľa schémy, bude bezpečnostný spínač vypínať napájanie pri každom otvorení zadného panela zariadenia.

ZA ZAGOTAVLJANJE POPOLNE VARNOSTI PRIPOROČAMO PRIKLJUČITEV VARNOSTNEGA TOKOKROGA. Če sta sponki 3 in 4 povezani, kot je prikazano na shemi, bo varnostno stikalo prekinilo napajanje vsakič, ko bo odprta zadnja plošča naprave.

AV SÄKERHETSSKÅL MÅSTE SÄKERHETSKRETSEN ANSLUTAS. Om klämmorna 3 och 4 ansluts så som anges i schemat, avbryter säkerhetsbrytaren nätmatningen när man öppnar apparatens bakre utrymme.

GENEL EMNİYETİ SAĞLAMAK İÇİN, EMNİYET DEVRESİNİN BAĞLANMASINI TAVSİYE EDERİZ. 3 ve 4 terminallerinin şemaya göre bağlanmaları durumunda, cihazın arka paneli her açıldığında emniyet anahtarı, şebeke beslemesini kesecektir.

为确保全面安全性，我们建议连接安全电路。如果根据图示连接了端子3和4，则安全开关将在设备后面板打开时切断主电源。




MHN-LA 1000W
MHN-LA 2000W


OK

KO


1




2



3






! When provided with a metal halide lamp (MX), the luminaire should be switched off at least once a week, to avoid potential unsafe lamp failure (acc. to AS/NZS 60598-1)

W	⊗			OSRAM	PHILIPS				
600	ST	E40	4÷5 kV	Powerstar NAV-T 600W	Master SON-T 600W	16	0,226 m²	0,102 m²	25 m
1000	ST	E40	4÷5 kV	Vialox NAV-T 1000W	-	16	0,226 m²	0,102 m²	40 m
	MT	E40	4÷5 kV	Powerstar HQI-T 1000W/D	-	16	0,226 m²	0,102 m²	40 m
	MT*	E40	0,7÷1 kV	-	Master HPI-T Pro 1000W	16	0,226 m²	0,102 m²	40 m
	MN	X528/cable	4÷5 kV	-	Master MHN-LA 1000W	16	0,226 m²	0,102 m²	40 m
	MN	K12s/cable	4÷5 kV	HQI-TS 1000W/D/S	-	16	0,226 m²	0,102 m²	40 m
2000	MN	X528/cable	4÷5 kV	-	Master MHN-LA 2000W	16	0,226 m²	0,102 m²	50 m
	MN	K12s/cable	4÷5 kV	HQI-TS 2000W/D/S	Master MHN-SB 2000W	16	0,226 m²	0,102 m²	50 m




Lampada con tensione d'innescio 0,7÷1KV - 0.7-1KV لامية بفطاطية وميض تليغ - Лампа з прабіўным напружаннем у 0,7-1 кВ - Лампа с напрежение на запалване 0,7-1 kV - Lampa s přeskokovým napětím 0,7-1 kV - Lampe med tændspænding 0,7-1KV - Leuchte mit Zündspannung 0,7-1 Kv - Λαμπτήρας με τάση έναυσης 0,7÷1KV - Lamp with flashover voltage 0.7-1KV - Lámpara con tensión de cebado 0,7÷1KV - Lamp süütamispingega 0,7-1 kV - Lamppu sytytysjännite 0,7÷1KV - Lampe avec tension d'amorçage 0,7÷1KV - Lampa ina bhfuil voltastrasplaine 0.7-1KV - žarulja probnog napona 0,7 - 1 kV - A lámpa átvételési feszültsége 0,7-1 kV - 0,7-1 кВ жарқыл кернеулі шам - Lemputē, kurios įsižiebimo įtampa 0,7-1 KV - Lampa ar pārklāšanās spriegumu 0,7-1 kV - Lampa b'vultaḡḡ flashover 0.7-1KV - Lamp met ontstekingsspanning 0,7÷1KV - Lysepære med overslagsspenning 0,7÷1KV - Lampa o napięciu wyładowania 0,7-1KV - Lámpada com tensão de ignição de 0,7÷1 kV - Lampă cu tensiune de conturare de 0,7-1 KV - Лампа с напругиєм зажигания 0,7÷1 кВ - Výbojka s přeskokovým napětím 0,7 - 1 kV - Sijalka s prebojno napetostjo 0,7-1 kV - Lampa med aktiveringsspanning 0,7÷1 KV - 0,7-1 KV atlama gerilimli lamba - 閃路电压为0.7-1千伏的灯具




IT Per installazioni superiori a 3m assicurare il proiettore con catena (es. GWS6922) o cavo di acciaio.

AR بالنسبة لعمليات التركيب التي يزيد ارتفاعها عن 3 م، فقم بتثبيت وحدة الإضاءة باستخدام سلسلة (على سبيل المثال GWS6922) أو كابل فولاذي.


BE Для ўсталяванняў вышэй за 3 м замацуйце пражэктар з дапамогай ланцуга (напрыклад, GWS6922) або сталевага троса. - **BG** За монтажи на височина, по-голяма от 3 m, закрепете прожектора с верига (напр. GWS6922) или стоманен кабел. - **CS** Pro instalace vyšší než 3 m zajistěte světlomet řetězem (např. GWS6922) nebo ocelovým kabelem. - **DA** Ved installationer på over 3m skal projektøren sikres med en kæde (f.eks. GWS6922) eller et kabel af stål. - **DE** Für Installationen in einer Höhe von mehr als 3m den Scheinwerfer mit einer Kette (z.B. GWS6922) oder einem Stahlseil sichern. - **EL** Για εγκαταστάσεις μεγαλύτερες από 3 m σταθεροποιήστε τον προβολέα με αλυσίδα (π.χ. GWS6922) ή με σιμωτόχορνο. - **EN** For installations higher than 3m, secure the floodlight with a chain (e.g. GWS6922) or a steel cable. - **ES** Para instalaciones superiores a 3m, asegurar el proyector con una cadena (por ej.: GWS6922) o cable de acero. - **ET** Paigaldamisel kõrgemale kui 3 m kõrgusele kinnitage tulvar ketiga (nt GWS6922) või terasrossiga. - **FI** 3 metriä ylittävälle asennuksille valonheittimen kiinnitys on varmistettava ketjulla (esim. GWS6922) tai teräskaapelilla. - **FR** Pour une installation supérieure à 3 m, assurer le projecteur à l'aide d'une chaîne (par exemple GWS6922) ou d'un câble en acier. - **GA** Le haghaidh suiteálacha níos airde ná 3m, daingnigh an tuilolas le slabhra (e.g. GWS6922) nó cábla cruach. - **HR** Kod postavljanja na visini većoj od 3 m učvrstite reflektor pomoću lanca (npr. GWS6922) ili čeličnog kabela. - **HU** Ha 3m-nél magasabba szereli fel a fényszórót, biztosítsa ki egy lánccal (pl. GWS6922) vagy acélkábelrel. - **KK** 3 м-ден жоғары қондырғылар үшін прожекторды шынжырмен (мысалы, GWS6922) немесе болат кабельмен бекітіңіз. - **LT** Jei montuojama aukščiau negu 3 m, prožektorių pritvirtinkite grandine (pvz. GWS6922) arba plieniniu lynu. - **LV** Ja konstrukcija ir jāuzstāda augstāk par 3 m, nostipriniet prožektoru ar ķēdi (piem. GWS6922) vai tērauda trosi. - **MT** Għal installazzjonijiet oghla minn 3 m, waħħal il-floodlight b'katina (eż. GWS6922) jew b'kejbil tal-azzar. - **NL** Voor installaties op een hoogte van meer dan 3m moet de verlichting bevestigd worden met behulp van een ketting (bijv. GWS6922) of een stalen kabel. - **NO** For installasjoner over 3m må du sikre projektoren med kjede (f.eks. GWS6922) eller stål kabel. - **PL** W instalacjach powyżej 3 m przymocować projektor łańcuchem (np. GWS6922) lub stalowym kablem. - **PT** Para instalações superiores a 3 m prenda o projetor com corrente (ex. GWS6922) ou cabo de aço. - **RO** Pentru instalările la o înălțime mai mare de 3 m, asigurați proiectorul cu un lanț (de exemplu, GWS6922) sau un cablu de oțel. - **RU** При установке на высоте более 3м присоедините к прожектору страховочную цепь (например, GWS6922) или стальной трос. - **SK** Pri inštaláciách vyšších než 3 m zaistite svetlomet reťazou (napr. GWS6922) alebo oceľovým káblom. - **SL** Pri namestitvah višjih od 3 m žaromet pritrdite z verigo (npr. GWS6922) ali jekleno vrvjo. - **SV** För installationer högre än 3 meter ska strålkastaren säkras med kedja (t.ex. GWS6922) eller stålavajer. - **TR** 3 metreden daha yüksek kurulumlar için, projektörü bir zincir (örneğin GWS6922) veya çelik kablo ile sabitleyin. - **ZH** 对于高超过3M的安装，请使用链条（例如GWS6922）或者钢缆固定泛光灯。







GW 88 261



10 J





Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com